

Запрашаем наведать

19 сакавіка 2022 г.

Дзень экалогіі

Назва мерапрыемства	Час правядзення	Месца правядзення	Адказны
1 - 4 класы			
Конкурс малюнкаў "Зямля - наша чыстая планета"	9.00 - 9.45	Кабінет №1	Марчык Т.П.
Экалагічны ўрок "3 тысячы планет за Зямлю выдатнейшай няма"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Рухомыя гульні з мячом	10.50 - 11.35	Спартыўная зала	Драздова В.А.
Заняткі з акцябратамі па праекту "Палескія рабінзоны"		Кабінет №5	Фядотава А.А.
Творчая майстэрня "Другое жыццё непатрэбнага смецця"	11.45 - 12.30	Кабінет №15	Кніга А.У.
5 - 8 класы			
Круглы стол «Людзі і смецце - хто каго?»	9.00 - 9.45	Кабінет №11	Чабацько С.С.
Экалагічны ўрок "3 тысячы планет за Зямлю выдатнейшай няма"	9.55 - 10.40	Кабінет №3	Марчык Т.П.
Акцыя "Чысты лес"	10.50 - 11.35	аг.Харава	Чабацько С.С.
Рухомыя гульні з мячом	11.45 - 12.30	Спартыўная зала	Драздова В.А.
9 - 11 класы			
Наведванне факультатыўных заняткаў і гадзіны спорту і здароўя згодна раскладу	9.00 - 12.30	***	***